

Запрашае субота!
19 сакавіка
Сусветны дзень шчасця

Назва мерапрыемства	Час прав-ня	Месца правадзення	Клас	Адказны
Дзіцячая гадзіна "Прыказкі і прымаўкі роднага краю"	10.00-10.45	Школьная бібліятэка	3-4	Чатырбок Г.В.
Удзел у раённым этапе VIII адкрытага абласнога фестывалю фальклорнага мастацтва "Радавод"	10.00-12.00	СШ №1 Г. Пружаны	5-10	Бяскроўная Л.А.
Збор дружыны да Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь "Я грамадзянін, я патрыёт"	10.00- 10.45	Актавая зала	5-8	Куш М.Г. Кл. кіраўнікі
Круглы стол "Што патрэбна для шчасця"	11.00-11.45	Класныя кабінеты	9-11	Кл. кіраўнікі
Урок-гульня "Свята паэзіі" (да Сусветнага дня паэзіі)	12.00-12.45	Ліноўская СБ	5-7	Ільяшэвіч А.М.
Работа Бацькоўскага ўніверсітэта				
Заахвочванне і пакаранне дзяцей (семінар-практыкум) Сустрэча з інспектарам ІСН "А вы ведаеце, чым занята ваша дзіця?"	11.00-11.45	Актавая зала	Бацькі нав-цаў 5-11кл	Вараб'ёва Н.І. Інспектар ІСН